

---

## Лявон Неўдах

---



...Калі пачуеце, што Беларусь люблю, —  
Паверце!..

---

## Іду да Бога...

### Валанцёр

Да шчасця напасткі – ўсяго жыццё.  
Вяртаньні ёсьць – адкуль няма нікога...  
Па шчасце я – ня першы валанцёр  
(І ўслед за мной іх будзе многа).  
Дасьць Бог, знайду я колер слоў,  
Каб напісаць партрэт Радзімы новы –  
На тых,  
Што ёсьць,  
Зрудзела кроў,  
Яны пужаюць позіркам суровым.

Красы нябачанай – свабодных дум паток  
Ня вытрымае бераг мовы кніжнай.  
Любіць Радзіму лепей мо здалёк  
(Лацьвей з Нью-Ёрку, Бону ці Парыжу),

Ды я, дзівак, у неба ўпарта йду.  
Хоць ведаю дакладна, што сарвуся  
І на Палесьсе зоркай упаду –  
На Беларусь вярнуся.

Дай адпачыць ля ног тваіх, Дзьвіна,  
Цябе я ведаю глыбокаю і мелкай,  
Калі хацеў дастаць я твайго дна,  
Ты хваляй гладзіла мае кудзеркі.  
Дай трошкі сілы –  
камяні сабраць –  
З усіх шляхоў зьняважанай дзяржавы,  
Дзе процьма здольных боскае караць,  
Дзе мноства прагных д'ябальскае  
ўславіць...  
Дай адпачыць ля ног тваіх, Дзьвіна,  
Да шчасьця напраткі –  
ў жыцьцё дарога,  
Іду да Бога...

## НА СОНЦЫ

*Генадзь Бураўкіну*

Прыдзьвінская восень –  
як наша жыцьцё.  
Ці ж боскае гэта тварэньне?  
У неба,  
дзе ўлетку,  
шумела лісьцё,  
Глыбока ўраслося карэньне.  
Я доўга шукаў тут  
натхненьня зару  
Па полацкіх даўніх прыкметах  
І думаў:  
вось фарбы да слоў падбярэ –  
І стану найлепшым паэтам.  
Што вырасьце з неба,  
дзе халады,  
У нашай зямельцы? Дарэчы,  
У нетрах і сонца...  
Справодзяць туды –  
Ляжыцца там рыхтык на печы.

Халодны агонь  
                                   ападае наўскос –  
 І ў неба ўрастае карэньне.  
 Прыдзьвінская восень...  
                                   Няўжо гэта лёс,  
 Паэзіі блаславеньне?..

## СТОД

Апоўначы яе ня стала,  
 Калі сьвет лёг спачыць ад тлуму.  
 Памерла восень...  
 Не хавалі,  
 І я ўсю ноч пра вечнасьць думаў.

Я думаў пра нябесныя шляхі,  
 Бо шлях зямны мне ўжо абрыдзеў:  
 На ім вайна, балююць злыдні,  
 І я — з такіх.

І я таксама Восень катаваў,  
 Шматкроць сваім радком зьняславіў,  
 Ня каяўся – і стодам стаў  
 Прад веліччу яе адвечнай славы.

Я ўрос па сэрца ў родную зямлю,  
 Каб распусьціцца кветкай сьмерці...  
 ...Калі пачуеце, што Беларусь люблю, —  
 Паверце!

## Чужая восень

Пачатак верасню, упартыя дажджы –  
 Як з жонкаю сварліваю – нязносна.  
 Як мне далей у гэтым сьвеце жыць?  
 Чужая Восень!  
 Ці ж я такіх залеваў заслужыў?!  
 А парасонам крыху захінуся –  
 Ні жорава, які між хмар кружыў,  
 Ні Беларусі...  
 Душу і тую – быццам нехта скраў...  
 Жыву-кручуся ў сьне-калейдаскопе...  
 Прачнуся – навакол біблейскі рай –  
 Сярод Еўропы!

**ШКЛО***Трыціх***I**

Я ў доме сам. Выходзяць вокны ў сад.  
А там, за шклом, дзівоснае здарэнне:  
Там дрэвы гойдаюцца,  
                                  толькі не шумяць,  
Там пчолы лётаюць,  
                                  ды не чуваць гудзення.  
Там дзеі дзеюцца, нібы ў нямым кіно:  
Вось жонка «ружы поліць,  
                                  белы ручкі коліць...»  
Нібы аглухлы, я гляджу ў акно,  
Такі знямоглы я ня быў ніколі.  
Я мог дастаць з вышыняў  
Зорны  
                                  Коўш,  
Каб піць натхненне залатога неба.  
Ды ці патрэбна сёння прыгажосць,  
Калі Радзіме воля не патрэбна?

**II**

У садзе дом. У вокнах дома – шкло.  
А там, за шклом, містэрыя нямая:  
Сядзіць над аркушам пісьменьнік за сталом  
І рот бязгучна-сьмешна разяўляе.  
І не уцяміць: ці сьпявае штось,  
Ці Богу скардзіцца, бядак, дарэмна –  
Ён мог дастаць з нябёсаў  
Зорны  
                                  Коўш,  
Ды прыгажосць сягоння не патрэбна.  
Ня хочучь покуль людзі зорнасьць піць.  
Ці не умеюць? Коўш для іх вісіць...

**III**

Юдоляй зьнічкі стаў халодны глыж.  
Патухлых зорак шмат на Беларусі.  
І б'ецца цела аб нацельны крыж,  
І гойдае расьпятага Ісуса.  
Ля дома на траве нябесны глыж ляжыць...  
Ці расчыніць акно, ці лепш яго разьбіць?..